

— Гісторыя кнігі і бібліятэк у нас найбагацейшая, — распавядае Раман Сцяпанавіч. — Шкада, што нават мы, прафесіоналы, яе амаль не ведаем. Да статкова сказаць, што першая вядомая нам бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора, якая была запачткавана ў 1066 годзе, узникла на ўсходнеславянскіх землях амаль адначасова з бібліятэкай Яраслава Мудрага. Але калі пра бібліятэкі нашых суседзяў ёсьць толькі звесткі, то з бібліятэкі Полацкага Сафійскага Сабора да нашага часу дайшлі кнігі. Шкада, што яны не ў Беларусі. Але яны ёсць! Гэта сведчыць пра высокі ўзровень развіцця книжнай культуры ў Беларусі. Вядомы расійскі даследчык Ю. Лабынцаў піша, спасылаючыся на сусветныя крыніцы, што да канца XVI ст. на тэрыторыі Беларусі і для беларусаў было выдадзена 400 кніг. У Расіі — каля 10, ва Украіне — каля 30. Гэта была краіна асветы, адкуль яна распаўсюджвалася на іншыя тэрыторыі! Гэта той культурны фундамент, на якім мы павінны будаваць сучасную бібліятэчную прастору.

— Мы можам сёння на прыкладзе тых першых бібліятэк, звесткі пра якія захаваліся, гаварыць пра пашырэнне калі не інфармацыйнага поля, то тагачаснага поля асветы?

— Бяспрэчна. Бібліятэкі — свайго рода лівостэрка грамадства, таго, як яно жыло, чым цікавілася, у што верыла, як сябе бачыла ў сусвеце. У іншыя часы складвалася такое ўражанне, што Беларусь была забытым, неадукаваным краем, дзе жылі непісьменныя людзі. Да следаванне бібліятэк сведчыць пра

Прафесар, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Матульскі даследаванні па гісторыі бібліятэк распараў, калі задумаў напісаць кнігу пра будучае беларускіх кніжных скарбніц. Неўзабаве акрэсліўся двухтомнік па гісторыі бібліятэчнай справы Беларусі. Першая яго частка ўжо чакае свайго выходу ў “Беларускай Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі”, а другая яшчэ пішацца.

## Раман Матульскі: «Усе разам мы фарміруем сусвет ведаў»



іншае. Так, да Першай сусветнай вайны на тэрыторыі беларускіх губерній — "Паўночна-Захоўнага края", як тады гаварыл, існавала, па прыкладных звестках, каля 7 тысяч бібліятэк. Гэта былі публічныя бібліятэкі, бібліятэкі рэальных вучылішчаў ці гімназій, прыхадскія бібліятэкі пры храмах, бібліятэкі розных таварыстваў, кшталту "грамадства цвярозасці", іншыя. Але іх налічвалася 7 тысяч! Для парайднання: цяпер у Беларусі іх — 9,5 тысяч. Зразумела, із гэтага розныя бібліятэкі: тыя і сучасныя. Але і грамадствы розныя! Бібліятэкі маюць дзіўную асаблівасць. Яны ўзнікаюць і функцыянуюць толькі тады, калі могуць быць выкарыстаны. Калі ёсьць людзі, якія ўмеюць пісаць і чытаць. Значыць, была тая колькасць людзей, якія ўмелі чытаць! Зразумела, Першай сусветнай, грамадзянскай, савецка-польская война, рэвалюцыі пакінулі свой непрыемны адбітак і прывялі да таго, што найбольш актыўная адукаваная частка грамадства альбо загінула, альбо выехала з Беларусі. І, на жаль, пасля таких катаклізмаў у Беларусі амаль не засталося бібліятэк паводле кропініцкіх, існавалі 22 бібліятекі, прычым дробненькая. На жаль, спілкою засталася і колькасць людзей, якія іх моглі выкарыстаць.

— Калі мы гаворым пра тое, колькі ж бібліятэк неабходна для насельніцтва, то зазвычай карыстаємся нарматывамі ЮНЕСКА. Але звычайны з узору адукацыі беларусаў і таго, што могуць прапанаваць ім чытальні, ці можна сцвярджаць, што іх у краіне дастатковая?

— Ведаецце, не так даўно на базе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі праўніца Генеральная Асамблея Кансорцыума EIFL — міжнародной арганізацыі, якая аб'ядноўвае бібліятэчныя згуртаванні каля 50 краін свету. І калі я прадстаўляю Беларусь, называю лічбы: нас каля 9,5 мільёнаў, і мы маём прыкладна 9,5 тысячы бібліятэк! Зусім нечакана для мене зала заапладзіравала! А людзі прыехалі да нас праз тысячу кіламетраў — з Еўропы, Азіі, Афрыкі, Амерыкі. Гэта прызнанне таго, што ўровень наш вельмі высокі.

— Але важны і змест фондаў, таго, што прапануецца для чытання...

— Я часта прыворжу такія лічбы: для таго, каб мы не толькі адпавядали єўрапейскім стандартам, але і нас быў сапраўды функцыянальныя бібліятэкі, нам неабходна павялічыць пастуленне новых фондаў прыкладна ў пяць разоў! І зрабіць так, каб бібліятэкі не ператвараліся ў склады. Публічная бібліятэка павінна мець книгі, якія цікавыя, актуальныя: гэта не павінны быць стосы састарэлых выданняў. І трэба аналізаваць, як фонды абарочваюцца. Добры єўрапейскі паказчык — калі адна книга ў сяродднім выдаенца пяць разоў за год. Але гэта значыць, што ёсьць книга, якую ніхто не ўзяў, а нейкую — разоў дваццаць-тройца разоў. Вось такі паказчык у нас нікаваты.

— Павялічыць пастуленне друкаванай прадукцыі ў пяць разоў — гэта ў столькі ж разоў больш пісаць творцам, а выдаўцам — выдаваць?

— Нам трэба памятаць: книга — духоўная каштоўнасць. Але яна мае матэрыяльную форму, якая патрабуе грашовых сродкаў. І далей задача бібліятэкара — набыць тое, што неабходна грамадству. З біблейскіх часоў бібліятэкі папяўняюцца з дзвюх кропініц. Гэта тое, што выдаенца на гэтай тэрыторыі, і тое, што піша свет. Патокі павінны быць збалансаваныя. Трэба пісаць пра сябе. Але калі нічога не ведаць пра сусвет — не будзе стапрацэнтнай дасведчанасці чалавека. Цяжка ўявіць сабе адукаванага чалавека, пагрыёта-беларуса, які не ведае Шэкспіра ці Пушкіна.

Толькі не трэба ўспрымаць усё літаральна. Нам хочацца, каб выдаўцівы Беларусі выпускалі больш добрых, цікавых книг. Але калі нехта нешта карыснае на планеце напісаў, яно павінна быць у нас — на даступнай мове і ў даступнай форме. Есць попыт — павінна быць пратанова. Гэта як у гіпермаркете. Іншая справа — адказнасць бібліятэкара-прафесіянала за змест. Ці павінен, прыкладам, прадавец рэалізоўваць прадукты, якія шкодныя? Мы ве-

даем, што чыпсы — не самая лепшая ежа. Але яны ёсьць у продажы. Зразумела, куды лепш піць сок з беларускіх яблыкаў, чым кока-колу. Але і яны ёсьць у продажы. І я лічу, што трэба стварыць умовы, каб сапраўды неабходная інфармацыя, якая працуе на фарміраванне нацыянальных каштоўнасцей, бытала прыярытэтнаю. Каб маладому чалавеку ў першую чаргу траплялі не "чыпсы", а карысная прадукцыя.

Мы збіраем фонды і ставім за мету — амаль на 100 працэнтаў сабраць нацыянальны паток. Гэта выданні Беларусі, пра Беларусь, на беларускай мове. Таксама — тое, што выходзіць па-за межамі і найбольш каштоўнае. Але існуюць і іншыя нацыянальныя бібліятэкі. У Польшчы і Арменіі, ва Украіне — і ўсе разам мы фарміруем сусвет ведаў.

— Як бібліятекі ў рэгіёнах могуць выконваць высокія запатрабаванні чытачоў?

Функцыянаванне публічных бібліятэк на месцах ва ўсім свеце і ў нас таксама ў многім залежыць ад адказнасці мясцовай улады. Вельмі часта, наведваючы бібліятекі суседзяў, у той жа Нямеччыне, можна сустракаць з парадоксам: на адной зямлі шыкоўная бібліятэка, своеасаблівы "касмічны карабель". А варта праехаць некалькі дзясяткаў кіламетраў — сустрэць такую бібліятэку, дзе, бывае, страшна адчыніць дзвёры. У нас мяка не такая выразная. Па матэрыяльнай базе чытальні ў нас выглядзе годна. А комплектаванне іх фондаў — клюпат і мясцовай улады таксама. Бяспречна, ёсьць бібліятекі, у камплектаванні вельмі добра. І ў першую чаргу — дзякуючы Указу Прэзідэнта Беларусі, у якім запісаны, што 15 працэнтаў фінансавання бібліятек неабходна накроўваць на камплектаванне фондаў. Гэта ў свой час выратавала многія бібліятэкі і цяпер трывае іх. Таму што ніжэй за 15 працэнтаў выдаткоўваць нельга. Але варта не толькі спадзявацца на грошы з цэнтралізаванага бюджэту. Папаўненне фондаў ва ўсім свеце складаецца са шматлікіх кропініц: гэта мясцовыя сродкі, сродкі прадпрымальнікаў, неабыкавых лю-

дзей, суайчынікаў, якія выехалі ў заможжа, але помніць пра радзіму.

Я думаю, што на ўзору мясцовых улад і грамадзян павінна быць адказнасць, усведамленне таго, што, калі мы хочам выхаваць сваіх дзяцей годнымі грамадзянамі, адукаванымі і добрымі спецыялістамі, мы павінны думаць пра тое, як іх выхоўваць. Калі мы ўкладаем сродкі ў бібліятекі, то вектар развіцця маладога чалавека фарміруем інакш. Будучыню бібліятэк малююць рознымі фарбамі. І книгавыдаўцы апонім часам б'юць трывогу: быццам людзі не чытаюць, книга стаціла свае пазіцыі. Але книга не зникае, проста форма перадачы інфармацыі мяняецца.

Кніга пры яе нараджэнні была элітнай. Яе маглі мець дома толькі вельмі і вельмі багатыя людзі. Прыйшоў час, і книга стала масавай. На маю думку, цяпер яна зноў становіцца элітным таварам. А ей на змену як масавы тавар прыходзіць электронная книга. І я асабіста ў гэтым трагедыі не бачу. Зразумела, расклад руху цягнікоў больш зручна глядзець па Інтэрніце, чым вазіць з сабою тоўсты даведнік. Навуковая, вучэбная інфармацыя таксама ўсё больш працягнуе ў электронным выглядзе. За апошнюю чатыры гады звязтанне да электронных рэсурсаў нашай бібліятэкі ўзрасло ў 33 разы! Пасля таго як мы набылі электронныя рэсурсы і наўчылі чытачоў імі карыстацца. Але сёння пры тым, што створаны ідэальный ўмовы карыстання Інтэрнэтам, ён складае адзін працэнт задавальнення запытаў чытачоў: доступ у сеціві ёсьць шмат у каго. Але там няма той інфармацыі, якая статусна адпавядае ўзору Нацыянальнай бібліятэкі. Мы працуем з закрытымі рэсурсамі буйнейшых інфармацыйных цэнтраў свету, у якіх электронны паток у дзясяткі разоў большы за традыцыйны. Напрыклад, мы не выдаём дыплома ні Оксфорда, ні Кембріджка. Але наведваліні нашай бібліятекі маюць магчымасць карыстацца той жа інфармацыяй, што і студэнты, і прафесары гэтых універсітэтаў. Таму галоўнае — каб людзі чытаць. І ведаці, што чытаць. Галоўнае заўсёды — змест.